

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 162 (6138) 15 ліпеня 1938 г., пятніца ЦАНА 10 КАП.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ЎБРАЦЬ СТАЛІНСКІ ЎРАДЖАЙ!

На сацыялістычных палях нашай радзімы ў разгаре ўборка багатага ўраджаю, любоўна вырашчанага калгаснікамі і калгасніцамі, рабочымі МТС і саўгасу. Пачалася ўборка і на поўдні нашай рэспублікі. У Камарынскім, Хойніцкім, Нараўлянскім раёнах ужо зжыты першыя сотні гектараў хлеба. Лічаны дні адраджаюць нас ад масавай ўборкі ўраджаю і ва ўсіх астатніх раёнах рэспублікі.

Канчаткова вызначыліся віды на ўраджай ва ўсіх калгасах. Цяпер зусім відавочна, што ўраджай у гэтым годзе высокі, наможа лепш мінулага года. І ў гэтым новы доказ сілы і матурацы калгаснага ладу, новы бліскучы доказ велізарных перамог сацыялістычнага земляробства.

Трэба памятаць, што надыходзяць ўборка сталінскага ўраджаю прадаўжана павышшанай патрабаванні. Адна з асаблівых гэтага года заключаецца ў тым, што разам выспяваюць азімыя, каласавыя яравыя і лён. Ад усіх зямельных работнікаў, партыйных і савецкіх арганізацый патрабуецца велізарная напружаная работа, каб дамагчы калгасам свечасова ўбраць усе культуры. Уборка ўраджаю, асабліва ва ўмовах нашай рэспублікі, набывае велізарнае палітычнае значэнне.

Дасягаючы высокага ўраджаю, велізарнай лямпама, якая на працягу апошняга года аказана беларусаму сялянству Саюзным урадам, ЦК ВКП(б) і асабіста таварышам Сталіным, стварылі ўсе ўмовы падвоіць у гэтым годзе аплату працаўнікоў калгаснікаў.

Ажыццывіць гэту задачу мы здолеем толькі пры ўмове паспяховага правядзення ўборкі. Малейшае спазненне прынядзе да страт, да змяншэння вагі працягла калгаснікаў.

Аднак гэту іспіну не ўвоўмі кіраўнікі некаторых партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных работнікаў рэспублікі, якія не забяспечылі ўзручную падрыхтоўку да ўборкі ўраджаю.

Узчы, напрыклад, Асіпавіцкі раён. У многіх калгасах не абмеркаваны планы ўборкі, не адрамантаваны жывярыкі, не падрыхтаваны сумні і свірны, не складзены брыгады па малыхах.

Плошчы прыкладны можна прывесці з Смаленскага, Полацкага, Пухавіцкага, Даманавіцкага і іншых раёнаў. У Вендзяжскай МТС, Магілёўскага раёна, яшчэ не адрамантаваны камбайны, малатары, ільняцерабілі. У МТС (дырэктар тав. Старагоцінкі) нават не складзены план ўборкі, не падрыхтаваны перасоўвачы рамонтнай майстэрня, не вызначаны участкі пад камбайнавую ўборку.

«Звязда» ў свой час сігналавала аб ачальніках марудных тэмпах рамонтнай камбайнаў у Касцюковіцкай, Уваравіцкай, Боржавіцкай, Першай Ляпелскай і некаторых іншых МТС. Між тым, і цяпер, калі пачынаецца ўборка, рамонт камбайнаў па адзначаным МТС не закончаны. Чым іншым, калі не поўнай адсутнасцю большэвіцкай трымоты за ўраджай, можна вытлумачыць такі ганебны факт.

Пара пакоўчэй з пэтуымі дэкларацыямі, а бездзейнасцю. Зямельныя работнікі, усе партыйныя і савецкія арганізацыі рэспублікі павінны прыняць усе меры, каб неадкладна поўнасьцю адрамантаваць і правільна расставіць уборачныя машыны.

Уборка — самая гарачая пара ў сельскагаспадарчай вытворчасці. Усе ляміна быць разлічана, прадумана. Нема чаго і даказваць, што да пачатку ўборкі хлебаў трэба поўнасьцю завяршыць сенауборку. Улан сенакошары на рэспубліцы выкананы толькі на 36,5 проц., а на Віцебскай вобласці — на 26,4 проц. Каб узяць сабе ступень самаўтаконасці кіраўнікоў некаторых раёнаў, дастаткова сказаць, што ў Вярніцкім, Крычэўскім, Мсціслаўскім, Чавускім, Чэркаўскім, Круглянскім, Гаразінскім, Расонскім, Магілёўскім і Вялікіхінскім раёнах план сенакошары выкананы толькі ад 1 да 9 проц. Непасрэдная прычына такіх марудных тэмпаў заключаецца ў дрэннай арганізацыі працы, у масавым прастоі сена-

уборачных машын. І зусім відавочна, што далейшая развоўтанасць можа стаць сур'ёзнай перашкодай ва ўборцы ўсяго ўраджаю.

Барыца са стратамі — гэта галоўная задача ўборкі. Багаты ўраджай, які вырашчаны на сацыялістычных палях, будзе канчаткова заваяван толькі тады, калі ўборам яго без страт, калі захаваем яго да апошняга каліва. Трэба забяспечыць усурную сушку ўраджаю. Пакуль-што зернесушыльні не падрыхтаваны. У гэтым факце перш за ўсё сказываецца выключна дрэнная работа Наркамзема БССР, які толькі ў канцы чэрвеня завярдаў і даў рабнам праекты зернесушылак. 386 зернесушылак, якія пачалі будаваць у мінулым годзе, яшчэ не закончаны. З 1.074 сумнаў і токаў, якія ў гэтым годзе будуць у калгасах, гэтага толькі палова. Неадваўляюцца рыхтуюцца складзены памішканні ўнутры калгасаў, многія з іх не ачмычаны ад сівных шкіднікаў, не прадэзинфектаваны.

Усе гэтыя факты паказваюць, што ў рэспубліцы не зроблена ўсё неабходнае для барыцы са стратамі. Гэты буйнейшы недахоп павінны быць знішчаны ў самыя бліжэйшыя дні. Партыя не пашершы, каб з-за непааротлівасці асобных кіраўнікоў з-за безадказнасці Наркамзема і некаторых іншых арганізацый дапусціць страты соцыяна тысяч пудоў хлеба.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР у сваёй пастанове «Аб ўборцы ўраджаю 1938 года» падкрэсліў, што задача паспяхова ўборкі высокага ўраджаю патрабуе падняцця на новую, больш высокую, ступень арганізацыйна-агаснага ладу, далейшага росту сацыялістычнага саборніцтва. Першыя дні ўборкі прыносяць раласныя весткі, якія паказваюць, што калгаснікі гараць жадааннем убраць свечасова высока ўраджай. Разгортаецца сацыялістычнае саборніцтва за ўборку ў сцільны тэрмін. 60-гадова калгасніка Кернажыцкага з калгаса «Новае жыццё», Камарынскага раёна, на ручным жыцце амаль у два разы перавыконвае нормы. Яе прыкладу следуюць калгасніцы Вайтовіч і Лягрыненка. Калгаснік калгаса «ШІ Інтэрнацыянал, Аляксей Русініч на каннай жывяры пры жыме па 9 гектараў у дзень пры жыме 4. У два-тры разы перавыконвае нормы перадавыя калгаснікі сельсгасарпелі «Чырвоная Украіна». Разгартаўся сацыялістычнае саборніцтва за паспяховае перабыццё ільну ў сельсгасарпелі «Пролетарыяў», Хойніцкага раёна.

Партыйныя і савецкія арганізацыі абавязаны ўзначыць сацыялістычнае саборніцтва сярод калгаснікаў, забяспечыць добрыя ўмовы для працы стыханаўцаў. Сталінскія клопаты аб людзях — важнейшая ўмова паспяхова ўборкі ўраджаю.

Знаходзяцца аднак, яшчэ такія «кіраўнікі», якія сваімі невольніцкімі адносінамі да людзей тэрмозіць развіццё стыханаўскага руху. Воць, напрыклад, калгас імя Калініна, Асіпавіцкага раёна. Больш месца, як у калгаса працуюць два трактарысты. Старшыня калгаса Ляшчук адвёў ім будынак, цеснае памішканне, вызначыў вышпэтуку кукарку, абвёў велікія нізакласныя. Трактарысты не забяспечаны нацлегам, газетамі, кніжкамі. У такім ганебным факце няма, азраумова, віны і дырэктара МТС тав. Кашоўка.

Калгаснікі Шчарбінаўскага раёна Краснадарскага края звярнуліся з заяўкай разгарнуць усесаўзнае сацыялістычнае саборніцтва за выдатную ўборку сталінскага ўраджаю. Аднак жам-жа на заклік шчарбінаўцаў усурная стыханаўскай работы на сацыялістычных палях. У сцільны тэрмін і без страт абярэм багаты ўраджай, свечасова выканаем абавязальствы перад савецкай дзяржавай. Гэтым самым нанасем яшчэ адзін удар па ворагах народа, яшчэ больш узмацым матураць нашай квітнёвага сацыялістычнай радзімы.

мисар юстыцыі Армянскай ССР А. Т. Аваджан.

Пасля выбарыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета старшыня Вярхоўнага Савета тав. Акадэмікан агаласіў заяву старшын Соўнаркома Армянскай ССР тав. Пірузіяна аб тым, што Соўнарком складае свае поўнамоцтвы.

Пасля выбарыня двух намеснікаў старшын Вярхоўнага Савета ашыраўляюцца парадак і регламент работы сесіі. Для правяркі поўнамоцтваў дэпутатаў Вярхоўнага Савета Таджыкская ССР выбрана мандатная камісія пад старшынствам Пулатава Шарыфа.

Пад бурны, доўга не змаўкаючы авачыі паслана прывітанне правадыру народаў велікаму Сталіну.

СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА АРМЯНСКОЙ ССР

ЕРЭВАН, 13 ліпеня. (БЕЛТА). Сесія Вярхоўнага Савета Армянскай ССР выбрала Прэзідыум Вярхоўнага Савета рэспублікі. Старшын Прэзідыума аднагалосна выбран намеснік Старшын Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР тав. М. П. Папіян. Намеснікі старшын выбраны — старшыні настайнік Армені тав. С. М. Саа'ян і народны ка-

АДКРЫЦЦЁ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ТАДЖЫКСКОЙ ССР

СТАЛІНАБАД, 13 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння ў будынку Дома Чырвонай Арміі адкрылася першая сесія Вярхоўнага Савета Таджыкской ССР.

Па прапанове дэпутата Ісаева Таджыкская першую сесію Вярхоўнага Савета Таджыкской ССР адкрывае старшыня дэпутат Баратаў Мамараоул. Дэпутат Пулатаў Шарыф ад імя групы дэпутатаў прапануе выбраць старшыню Вярхоўнага Савета Таджыкской рэспублікі сакратара Цэнтральнага Камітэта комуністычнай партыі (боль-

шэвікоў) Таджыкістана Апурава Номата.

Пасля выбарыня двух намеснікаў старшын Вярхоўнага Савета ашыраўляюцца парадак і регламент работы сесіі. Для правяркі поўнамоцтваў дэпутатаў Вярхоўнага Савета Таджыкская ССР выбрана мандатная камісія пад старшынствам Пулатава Шарыфа.

Пад бурны, доўга не змаўкаючы авачыі паслана прывітанне правадыру народаў велікаму Сталіну.

ПАВЕДАМЛЕННЕ АГЕНЦТВА РЭЙТЭР

ЛОНДАН, 13 ліпеня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтэр, спасылаючыся на весткі, атрыманыя ім з аўтарытэтных урадавых колаў, апублікавала наступную заяву:

«Англіскі ўрад не абіраецца ўносіць ніякіх новых прапаноў з мэтай паскарэння ратыфікацыі англа-італьянскага падаўнення. Калі толькі не абдуўдзецца ралжальных змен у стварыўшае абстаноўцы ў Іспаніі, як напрыклад заключэнне перамір'я паміж іспанскім урадам і генералам Франка, то ратыфікацыя англа-іспанскага падаўнення будзе залежаць ад аддзіканія «добраахотнікаў» з Іспаніі.

Па вестках, атрыманых агонствам, дата звароту англійскага дыпламатычнага агента ў Бургос (рэзідэнцыя «ўрада» іспанскіх мяцежнікаў) Холдсона яшчэ не вызначана. Аднак генерала Франка на англійскую ноту пратэсту супроць бамбардыроўкі англійскіх суднаў усё яшчэ разглядаюцца англійскім урадам. Англійскі ўрад далаткова запрашае Бургос з мэтай унясення яснасці па аднаму ці двух пунктах».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА

Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства абароны за 13 ліпеня, у правінцы Кастельон у выніку баў, які адбыўся на тэрыторыі паміж раўнінай Улесе і горным масівам Эспадан, рэспубліканскія войскі занялі пазіцыі ля Эрміта і вышыні 577 і 648. Атакі праціўнікаў на пазіцыі рэспубліканцаў на поўнач ад Ла Льюса поўнасьцю адбиты. У сектары Артан рэспубліканцы прадаўжаюць утрымліваць у сваіх руках ініцыятыву аперацый, дэзарганізуючы наступленні мяцежнікаў частымі контратакамі.

У сектары Тэруэла мяцежнікі і інтэрвенты пры падтрымцы самалётаў і танкаў у выніку велікіх жорсткага бою захапілі Сарыон.

У паветраным баі над Сарыонам рэспубліканская авіяцыя збіла 8 французскіх знішчальнікаў тыпу «Фіят». Самалёты рэспубліканцаў не пацярпелі ніякіх пашкоджанняў.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

Спроба мяцежнікаў зрабіць вылазу ў сектары Каса дэль Кампо была поўнасьцю адбіта рэспубліканскімі войскамі.

Агенцтва Гавас паведамляе, што 13 ліпеня, у 10 гадзін 45 мінут, авіяцыя інтэрвентаў зноў бамбардырвала Картахену. Забіта звыш 40 чалавек грамадзянскага насельніцтва.

ДЗЕЙНІ РЭСПУБЛІКАНСКОЙ АВІАЦЫІ

13 ліпеня 18 рэспубліканскіх самалётаў бамбардыравалі аэрадром праціўніка ў Каудэ. У выніку бамбардыроўкі велікая колькасць самалётаў праціўніка загарэлася. (БЕЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙНІ Ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

У паўночнай частцы правінцы Цзянсі ў выніку некалькіх контраатак кітайскіх войскі на фронце ўздоўж ракі Янцзы адрнулі свае ралжыныя пазіцыі. У часе баў кітайскія захавалі ў японцаў пяць кулямётаў і звыш сотні вінтэвак. Японцы страцілі 400 чалавек забітымі і раненымі. Сур'ёзныя баі прадаўжаюцца ў раёне паміж Хукоу і Пыньчэ.

Шанхайскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр паведамляе, што ў горад Цюанцзін прыбылі кантонаскія войскі пад камандаваннем генерала Лі Хань-вэня. Прыбыццё кантонаскіх войск, гаворыць карэспандэнт, паказвае, што кітайскія рыхтуюцца аказаць тут ралжучае супраціўленне японцам.

У раёне возера Паньху кітайскае камандаванне накіравала велікія палмаваныя. Японскае наступленне ад Хукоу на поўдзень да возера Паньху прыпынена.

12 ліпеня кітайская авіяцыя два разы бамбардырвала японскія ваенныя судны на рацэ Янцзы. Бомбамі пашкоджана 9 японскіх суднаў.

У паўночна-ўсходняй частцы правінцы Цзянсу кітайскія войскі, якія дзейнічаюць у тэлу японцаў, узялі горад Фунін і прадаўжаюць наступленне на Янцзы (на паўднёвы ўсход ад Фуніна).

10 ліпеня два кітайскія самалёты зрабілі палёт над Шанхаем. Самалёты, праляцеўшы на велікай вышыні, вярнуліся на сваю базу.

КРУГАСВЕТНЫ ПЕРАЛЁТ ГОВАРДА ЮЗА

НЬЮ-ЁРК, 14 ліпеня. (БЕЛТА). Згодна паведамленню, атрыманым у Нью-Ёрку, амерыканскі лётчык Говард Юз зрабіў пасаду на аэрадроме ў Фербенкс (Аляска) 13 ліпеня ў 19 гадзін 18 мінут. Як мяркуюць, Юз ляцеў з Якуцка в сярэдняй скорасцю ў 204 мілі ў гадзіну (1 міля — 1,6 кіламетра).

НЬЮ-ЁРК, 14 ліпеня. (БЕЛТА). Говард Юз вылецеў з Фербенкса ў напрамку да Нью-Ёрка 13 ліпеня ў 20 гадзін 30 мінут па нью-ёркскаму часу.

НЬЮ-ЁРК, 14 ліпеня. (БЕЛТА). Агенцтва Юнайтэд Прэс паведамляе, што самалёт Говарда Юза апусціўся ў Мінеапалісе (штат Мінесота, ЗША) ў 8 гадзін 38 мінут па нью-ёркскаму часу. У 9 гадзін 13 мінут ён вылецеў у Нью-Ёрк.

НЬЮ-ЁРК, 13 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння ўвесь амерыканскі друк публікуе на відным месцы паведамленні з Мэскы, у якіх падрабозна расказваюцца аб паляце «Юза», які аказалі саўвясны ўзлы Юз пры яго палёце праз тэрыторыю ССР. Побач з гэтым амерыканскія газеты падрабозна змяшчаюць інтэрв'ю, давае ўчора павераны ў справах Савецкага Саюза ў ЗША тав. Уманскі. У сваім інтэрв'ю тав. Уманскі паведамаў аб тым, якую

АРТЫКУЛЫ:

Ф. Канстанцінаў. — Вой ля вёскі Борнікі.

Н. Вішнеўскі. — Багаче.

Р. Додзін. — Не ліквідуюць вынікаў варажой дзейнасці.

Н. Гіршын. — Антыдзяржаўная практыка.

Г. Таран. — Стваральнік новай літаратурнай формы (Да 34-годдзя з дня смерці А. П. Чэхава).

Велічная пабудова сталінскай эпохі.

РЫХТАВАЦЦА ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

Нічым. — Хто адкавае за рамонт школ?

Мяснімаў. — Зрываецца будаўніцтва школ.

Жыццё Чырвонай Арміі

Нарада выдатнікаў ваявой вучобы.

Саборніцтва коннікаў.

ЗА РУБЯЖОМ:

Паведамленне агенцтва Рэйтэр.

На франтах у Іспаніі.

Ваенныя дзейні ў Кітаі.

Кругасветны пералёт Говарда Юза.

Сотні тысяч калгаснікаў і аднаасобнікаў яшчэ не выйшлі з вёсак і вёскаў на пазіцыі. Гэта — рэзултат забыцця масава-растлумачальнай работы, стайкі на самацкі!

Асабліва ярка правяліся плады самаусулакаення і дэмабілізацыйных настрояў у Барысаўскім і Кругіскім раёнах, Менскай вобласці, Магілёўскім і Быхаўскім раёнах, Магілёўскай вобласці, Жлобінскім і Рэчыцкім раёнах, Гомельскай вобласці. Там палітка яшчэ не дасягнула нават узроўню мінулага года.

Кіраўнікі гэтых раёнаў самаўхіліліся ад ралжыванні пазыкі, цалкам паклаліся на апалчальны касмі — «яны, моў, выведзюць». А ачальныя касмі, пазаўважэння, па сутнасці, неабходнай дапамогі, зусім асабілі сваю работу і займаюцца пераважна складаннем зводкаў.

У Быхаўскім раёне ні адзін чалавек з кіруемых работнікаў не выехаў на вёску для дапамогі ў ралжыванні пазыкі і ільнякошары, большіні. Ён ведае, што новая пазыка яшчэ больш узмацё боводольнасць нашай долбесвай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота, узабгаціць іх новай пераможнай ваеннай тэхнікай.

Недарма ўжо ў першыя дні ралжыванні пазыкі многія прадпрыемствы БССР скончылі падлітку, ахапіўшы літаральна ўсіх рабочых і служачых.

На 14 ліпеня ў БССР ралжыванна пазыкі на суму 114.487 тысяч рублёў. Гэта звыш чым на 10 мільянаў рублёў пераважна мінулага года пазыку на пазыку ўмацавання абароны СССР.

Тамі небывалы поспех дзяржаўных пазык магчымы толькі ў краіне, над якой ярка гарыць звязка сацыялізма; у краіне, дзе ўвесь народ агуртован вакол партыі большэвікоў, вакол савецкага ўрада, вакол велікага правядыра народаў таварыша Сталіна; у краіне, дзе мільёны людзей паспяхова ажыццяўляюць велікі план пабудовы камунізму.

Аднак бліскучы поспех новай пазыкі ўскружыў галовы некаторым кіраўнікам партыйных і савецкіх арганізацый. Яны рашылі, што пазыка можа быць ралжывана без асаблівых намаганняў з іх боку, што можна пачыць па даўрах. Яны забыліся аб указанні партыі, што ні ў якой справе неляга спалывацца на самацкі, што ва ўсёй справе поспех вырашае большэвіцкая арганізацыя работы. Многія кіраўнікі раённых арганізацый прымлі ў захапленне ад таго, што мінулага года пазыка пераважна, і па сутнасці, агранулі кампанія, абвясцілі яе закончанай. Яны забыліся аб асноўнай задачы — ахапіць падліткай усіх працоўных, дабіцца, каб кожны рабочы, калгаснік, служачы, савецкі інтэлігент, хатняя гаспадыня былі падлічаны на пазыку.

Па вёсцы дагэтуль ралжывана пазыкі на суму 16.879 тысяч рублёў. Гэта на 6,2 процанта пераважна мінулага года пазыку, але гэту лічбу ні ў якім разе неляга лічыць звышвышнім. Падліска ахоплены толькі 50,9 процанта працоўных вёскі. Калі ўзяць асобныя вобласці, то тут процант аходу яшчэ больш нікі: па Гомельскай вобласці — 44,1 проц., па Магілёўскай — 46,6 проц., па Менскай — 50,3 проц.

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэцяй пяцігодкі!»

Справа гонару і прамы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый — па большэвіцку завяршыць падлітку, ажыццявіць на справе лоўжун: «Кожны грамадзянін БССР павінен быць падлічаны на пазыку трэ

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ДЗЯКУЙ ТАБЕ, НАША ВЯЛКАЯ РАДЗІМА!

ПАРТЫЙНЫ АПАРАТ АБАВЯЗАН ПРАЦАВАЦЬ ЧОТКА, АПЕРАТЫЎНА

На справаздачна-выбарчых сходах, гарадскіх і абласных канферэнцыях і на 17 з'ездах КП(б) Беларусі ўсім правільна крытыкавалі АКПО ЦК КП(б) за дрэнную практыку ў выдачы партыйных дакументаў. Таварышы ўказвалі, што многія новапрынятыя ў партыю камуністы больш года не атрымліваюць дакументаў. Тако-ж становішча і з адноўленымі ў партыю. На сходах рашуча асуджалі валакату, бюракратызм і патрабавалі ад аддзела кіруючых партыйных органаў ЦК КП(б) абкомаў, гаркомаў і райкомаў каронным чынам перабудаваць работу партыйнага апарата.

Прайшоў некалькі месяцаў пасля выбараў кіруючых партыйных органаў. І трэба сказаць, што справа з выдачай партыйных дакументаў ніколі не змянілася. Парэйшаму сотні людзей месімі абіваюць парогі абкомаў, гаркомаў і райкомаў, каб атрымаць партыйны білет ці кандыдацкую картку.

Дастаткова сказаць, што Варашылаўскі гаррайком партыі (г. Менск) не атрымаў ад АКПО ЦК КП(б) за 1938 год партыйных дакументаў на 160 новапрынятых і адноўленых у партыю таварышчэ. Кагэвоніцкі райком партыі за гэты-ж перыяд не атрымаў партыйных дакументаў на 193 чалавек. Есць факты, калі малодыя камуністы дзесяці разоў азіраюцца ў райком з пытаннем: «Калі я атрымаў партыйны дакумент?». І заўсёды па ўточненні аддзела райкома спайкай адказваюць: «Захоўвае праз некалькі дзён, дакументы яшчэ не атрыманы ад аддзела партыйных органаў».

Пярвічная партыйная арганізацыя Упраўлення кіравання пры СНК БССР прыняла 22 лютага 1937 года ў кандыдаты партыі тав. Бебард В. Я. Праз месяц бюро Менскага гаркома, разглядаючы матэрыял прыёму, устрымалася з вынасеннем кваліфікацыйнага рашэння. Прычынай паслужыла кампрэметуючая заява, пастанупішая на яго бальшэ-коммуниста. Пасля праверкі ўстаноўлена, што заява была неправільнай палітычнай. 25 красавіка 1938 года тав. Бебард бюро гаркома прыняла ў кандыдаты партыі. Аднак атрымаць партыйны дакументы амагалася значна скадзенай. Дзесяці разоў ён звяртаўся ў гарком, райком і атрымліваў адзіны адказ — захоўвае праз некалькі дзён.

Сталінскі гаррайком прыняў у кандыдаты партыі ў жніўні 1937 года тав. Кавяда Л. Г. — рабочага заводу імя Кірава. І толькі ў ліпені 1938 года атрымаў райкомам кандыдацкую картку. Аналагічнае становішча з прынятымі ў кандыдаты партыі тт. Зарэцкай Р. І. і Завальскай В. Н.

Не зважаючы на безадказныя адносіны па абформленню партыйных дакументаў, з АКПО ЦК КП(б) Сталінскі райком атрымаў на адноўленага ў

кандыдаты партыі т. Барысевіча О. М. не кандыдацкую картку, а партыйны білет. Адноўленым у партыю тт. Паўлю Г. В., Таболіну І. К. двойчы былі высланы партыйны дакументы, гэтыя факты не адзіны.

Не лопш з атрыманнем партыйных дакументаў і ў партарганізацыі Варашылаўскага гаррайкома (г. Менск). Восем, напрыклад, прынятыя ў члены партыі ў пачатку 1937 года тт. Ехаў Л. С., Алейнікаў В. Л. толькі ў ліпені 1938 года атрымалі партыйны білеты. 28 ліпеня 1937 года райком прыняў у партыю т. Халева С., які і зараз не атрымаў партыйнага дакумента.

Толькі ў апошнія дні АКПО ЦК КП(б) як відаць, рашуча выпраці гату памылку. І ў адзін прымё былі высланы дзесяткі партыйных дакументаў райкомам партыі. Сталінскі РК КП(б) у адзін раз атрымаў 50 партбюлетаў і кандыдацкіх карткаў, Варашылаўскі — 42 і Кагэвоніцкі — 83. Атрымаўшы такую колькасць партыйных дакументаў, райкомы, натуральна, амагаліся не ў сілах хутка ўручыць іх камуністам.

Нельга сказаць, каб сакратар абкома тав. Матвееў паказаў прыклады з выдачай партыйных дакументаў камуністам. Былі выналі, калі тав. Матвееў дамаўляўся з Варашылаўскім райкомам, устаўляў гадзіны для выдачы партыйных дакументаў. У райком выклікалі людзей, а т. Матвееў забываў сваё абяцанне і не з'яўляўся. Дарэмна дзесяткі камуністаў чакалі сакратара абкома. Такім чынам людзям прыйшлося зноў і зноў прыходзіць у райком, каб атрымаць свае партыйны дакументы.

АКПО ЦК КП(б) і абкомы зусім не правяраюць як райкомы выдаюць камуністам партыйны дакументы. У сваю чаргу, у райкомых скаржотуюць гэту бескантрольнасць. На адноўленых у партыю тт. Саннікава П. Н. і Самусенка Ф. І. яшчэ ў маі Варашылаўскі райком партыі атрымаў партыйны дакументы. Аднак таварышы і зараз не ведаюць аб гэтым.

У рэдакцыю паступае мноства скаржотак ад камуністаў. Яны скардзіцца на кіраўнікоў партыйных арганізацый, якія затрымліваюць выдачу партыйных дакументаў. Такія блудныя адносіны да камуністаў сведчаць аб тым, што абкомы, гаркомы і райкомы, у тым ліку і АКПО ЦК КП(б), не выконваюць рашуча справаздачна-выбарчых партыйных сходаў.

Большэ-коммунисту чужда практыка бюракратызма і валакаты. Абкомы, гаркомы, райкомы і АКПО ЦК КП(б) забываюць аб неаднаразовых указаннях напай партыі аб тым, што партыйны апарат абавязан працаваць чотка, апэратыўна, што заўсёды павінны праўдліва клятаць аб людзях, аб радных членах партыі.

М. АСТАПЕНКА.

ТРЫ МЕСЯЦЫ Вывучаюць адну тэму

МОЗЫР. На справаздачна-выбарчых сходах у пярвічных партарганізацыях і райканферэнцыях камуністы рэзка і правільна крытыкавалі райком за зусім незадавальнюючую работу партыйнай вучобы. На партканферэнцыі было ўнесена многа каштоўных прапаноў па паліпашэнню становішча партыйнай прапаганды.

Пасля гэтага прайшоў каля двух месяцаў. Як-жа сакратар райкома тав. Ісакаў і культпрот тав. Варгаўчак наладзілі гэты ўдзел работ?

70 аднавіх работнікаў — партыйных актывістаў — і па сёння не ахочылі партучобы. На працягу двух месяцаў не займаюцца гурток па вивучэнню гісторыі ВКП(б), якім кіруе прапагандыст т. Чобан. Спыніла сваю работу школа маліцельных камуністаў. Амаль 4 месяцы не працавала партыйная школа на заводзе «Пролетары».

УСЕБЕЛАРУСКАЯ МОПРАЎСКАЯ ВІСТАЎКА

У мопраўскіх арганізацыях рэспублікі пачалася падрыхтоўка да міжнароднага антываеннага дня і жніўня. На прадырміраванне ў калгас будучыя правядзены гурткі на міжнародных гітаных, аб інтэрнацыянальнай сацідэрацыі. У гарадах і раёнах намчаюцца правесці інтэрнацыянальныя вечары.

У раёне няма адзінага дня партыйнай вучобы. Наведанне партыйных заняткаў слухачамі не перавышае 50 проц.

У кандыдацкай школе па вивучэнню гісторыі ВКП(б) пры партарганізацыі фанернага заводу (сакратар парткома, ён-жа і прапагандыст — тав. Елещ) тры месяцы вивучацца адна 9-я тема. У гурткі спачуваючых гэта-ж партарганізацыі два месяцы вивучаюць першую тэму.

Дрэна пастаўлена вучоба і саміх прапагандыстаў. З 8 мая па 10 ліпеня праведзены толькі адны заняткі семінара прапагандыстаў замест шасці па плану.

ЦК МОПР БССР арганізоўвае да 1 жніўня ў Менску ўсебеларускую мопраўскую виставку, якая будзе складатца з 7 аддзелаў: «Сучаснае міжнароднае становішча», «Іспанскі народ перамаг», «Перамога сацыялізму ў СССР і Сталінская Канстытуцыя», «Работа МОПР у СССР і за рубжом» і інш.

НЕ ЛКВІДУЮЦЬ ВЫНІКАЎ ВАРОЖАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

На палях Савецкай Беларусі дапявае багаты ўраджай зернавых культур. Неўзабаве на млыны пацякуць лёгкі хлеб новага калгаснага ўраджаю. Ці гатовы млыны да масавага перамоцу зерня, да хуткай і высока-качэснай работы? Аднак на гэта можна даць толькі адмоўны. Млыны не толькі не гатовы для масавага перамоцу зерня, але знаходзяцца ў катастрофічным становішчы.

Вядома, што ў гэтай галіне прамысловасці ворагі народа вельмі многа нашкодзілі. Устаноўка іх была — разбураць млыны, вывоўдаць іх са строю і тым самым выклікаць незадавальненне ў насельніцтва, бо яны ведалі, што на гэтым участку асабліва блізка закрапаюцца ітарэсы сям'і і тысяч працоўных.

Ці дастаткова рашуча ідзе зарад ліквідацыі вынікаў гістусага шкодніцтва ў млынавай гаспадарцы? Далёка не. Больш таго, тут па сутнасці яшчэ і не прыступалі да гэтай аднакнай, сур'ёзнай работы. У веданні Наркаммісспрома знаходзіцца 305 млыноў, Наркамзема — 1500. Абсалютная большасць іх патрабуе капітальнага і бясчужага рамонту. У Сіроцінскім раёне, напрыклад, з 9 млыноў 2 зусім не працуюць, астатнія патрабуюць капітальнага рамонту. У Чаускім раёне з 9 млыноў 6 патрабуюць капітальнага

рамонту. У Асвейскім раёне ёсць усяго 2 новыялікі калгасныя млыны, але і тым зношаны і амаль нягодны для работы. Калгаснікі вымушаны везці зерне за 30—50 кілометраў у іншыя раёны.

Такое становішча і ў Асіповіцкім, Журавінскім, Полацкім, Мазырскім і ў іншых раёнах.

Гэта зусім не трывожыць кіраўнікоў Наркаммісспрома і Наркамзема Беларусі. Няма яшчэ сапраўднай большэ-коммунистай барацьбы за хутчэйшы ўдзел работы прамысловасці, падарнаваў школьнікаў дзейнасцю ворагаў. У Наркаммісспроме, напрыклад, займаюцца толькі папярэдняй валакаты. Існуючы ў наркамце аддзел сельгасмушомалы не ведае, што робіцца на месцах, бо ён не мае з імі жывой сувязі. Загачыць аддзелам тав. Квочко прымае, што ён не ведае кадраў, якія працуюць на млынах, што апарат яго амаль не бывае ў раёнах. Чаму? Аказваецца, намеснік наркома тав. Галуза адмаўляе ў прадастаўленні камандзіровак работнікаў аддзела сельгасмушомалы. Не так даўно ў Брагіт павінен быў выехаць інжынер аддзела для агляду і вызначэння характару рамонту млына, але тав. Галуза адмянуў паздкую, матывіруючы алуотнасцю ородкаў.

Не глядзячы на тое, што ў большасці млыноў абсталяванне і самі будынкі прыйшлі ў нягоднасць, рамонт іх усё-ж не робіцца. Нават нязначныя асігнаванні з мясцовага бюджэту ў суме 2.139 тысяч рублёў на дробныя рамонтны скаржотаны за 4 месяцы менш чым на 11 проц.

Аб ступені кіраўніцтва млынавай гаспадарчай з боку Наркаммісспрома сведчаць і такі факт. Акругі лаўно ліквідаваны, але да гэтага часу існуюць акрылітэраты, якія з'яўдаюць вялізныя сумы дзяржаўных ородкаў і ніякай карысці не прыносяць. Апараты іх бяздзейнічаюць, чакаючы з дня на дзень распаралжэння аб ліквідацыі, але наркамт з гэтым не смяняцца.

На млынах, падпарадкаваных Наркаммісспрому, да гэтага часу існуе школьніцкая сістэма зарплаты, якая ўзаконявае дробнабуржуазную ўраўнілаўку і з'яўляецца прычынай вялікай цяжучасці кадраў. Паводле гэтай сістэмы, загадчык млына, млынар, качагар і вартуны атрымліваюць аднолькавую зарплату — па 115 рублёў у месяц.

Гэта адно даказанае, што ў млынавай гаспадарцы і да сённяшніх дзён нічога не змянілася, што аб ліквідацыі шкодніцтва тут толькі балбачуць, але нічога практычнага не робяць.

Прыкладна такое-ж становішча і з калгаснымі млынамі. У Наркамземе Беларусі не займаюцца гэтым пытан-



Лепшыя рабочыя станаўляюць панаўняюць рады большэ-коммунистай партыі. НА ЗДЫМКУ: сакратар парткома гомельскага заводу імя Кірава тав. Фельдман гутарыць з рабочымі, прынятымі ў кандыдаты партыі. Фото Шасініча (СФ).

УЗМАЦНІЦЬ ПАРТЫЙНАЕ КІРАЎНІЦТВА КОМСАМОЛАМ

Ворагі народа, прабураўшыся да кіраўніцтва Беларускай арганізацыі комсамола, усак ікнуліся адарваць комсамол ад партыі. Савецкая разведка разграміла ворагаў, якія арудвалі ў ЛКСМБ. З дапамогай Цэнтральнага Камітэта партыі Беларускай ЦК ЛКСМБ умацаваў кіраўніцтва райкомаў і пярвічных арганізацый комсамола.

Да кіраўніцтва прыйшлі новыя людзі, вылучаныя з нізавой работы. 66 чалавек сакратароў райкомаў комсамола прыйшлі да кіраўніцтва. Сотні комсамольцаў вылучаны на савецкую і гаспадарчую работу. Па аднаму толькі Магілёўскаму раёну вылучана на роўняры работы 55 чалавек комсамольцаў, па Гарадзінскаму — 32 чал. Такіх прыкладаў шмат. Яны наглядна паказваюць, якія вялікія рэзервы маюцца ў комсамольскай арганізацыі.

За апошні час партарганізацыі пачалі некалькі больш аддаваць увагі комсамолу, пачалі часцей гаварыць на нарадах партаргаў, на партсходах аб комсамольскіх справах.

Было-б няправільна перазніць пачынае партыйнага кіраўніцтва комсамол Беларусі. Есць у КП(б) вядучыя партыйныя работнікі, якія звычайна, што сподзеяны кіраўніцтва і дапамога комсамолу — неадлучная арганізацыйная частка партыйнай работы. Багушэўскі РК КП(б) за ўвесь год ні разу не абміроўваў пытаньня работы комсамолу. Асобныя камуністы груба паруюць партыйны статут, не выконваюць партаручэнняў па работе ў комсамоле.

Так, у комсамольскай арганізацыі калгаса імя Молатава, Стаўкінскага сельсавета, 5 месяцаў не працуе падлішкола, таму што прапагандыст палітшколы, член КП(б) — старшыня сельсавета — за ўвесь час ні разу не з'явіўся на заняткі.

У калгасе «Расвет», Людзініцкага сельсавета, камсоргам выбран старшыня сельсавета, член КСМ, кандыдат партыі. Ён разваліў арганізацыю; з 12 комсамольцаў астаўся толькі адзін.

Такое становішча з парткіраўніцтва прыймае да таго, што за 1938 год разваліліся дзве комсамольскія арганізацыі.

КАЛГАСНЫ АГІТАТАР

ЛЕЗНА. Пасля выбараў у Вярхоўны Совет БССР агітатар тав. Варашаў Наум (калгаснік сельгасарцелі «Вязьжонік», Унаўскага сельсавета) не спыняе масава-палітычнай работы сярод выбарчых членаў.

Выбарчымі прасяць мяне сістэматычна працаваць з імі, — гаворыць тав. Варашаў. — Пасля выбараў у Вярхоўны Совет БССР я праўдэ некалькі заняткаў. Гурток наведаў заўсёды 40—50 чалавек. На першых занятках гуртка і расказаў слухачам аб бліскачай перамоце сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. По-

нізані і зусім не працуюць пярвічныя арганізацыі комсамола ў калгасах «Прагрэс», «Новае жыццё», «Чырвоны пахар», «Малыя чарніцы» і інш. У партарганізацыі Багушэўскай МТС партгор тав. Басаў зусім не цікавіцца работай комсамольскай арганізацыі. З 25 комсамольцаў за ўвесь час ні аднаго не прынялі ў партыю.

Не лопш справа з парткіраўніцтвам комсамола і ў Дрысенскай партарганізацыі. Пярвічныя партарганізацыі Дрысенскай МТС (партгор тав. Дям'янаў) за ўвесь час ні аднаго разу не слухала камітэт комсамола аб работе комсамольскай арганізацыі.

Партарганізацыя Боркавіцкай МТС (партгор тав. Гелер) не прыняла ні аднаго комсамольца ў партыю. А сярэд трактарыстаў ёсць выдатныя станаўцы, як брыгадзір 8-й брыгады тав. Бохан, трактарысты-комсамольцы тт. Мятлюў, Венякоў, Пенюх і інш., якія за перыяд вясновай сярбы выкачалі гадзіны план апрацоўкі глебы на трактар. У гэтай-жа МТС комсамольскай арганізацыі зусім не працуе.

Сярод комсамольцаў беларускай арганізацыі няма налічваецца членаў партыі. Яны могуць аказаць вялікую дапамогу пярвічным комсамольскім арганізацыям. Але райкомы партыі ніякай работы з камуністамі-комсамольцамі не праводзяць, іх ніхто не ведае, не цікавіцца, як яны працуюць, як выхоўваюць моладзь, як дапамагаюць новым комсамольскім кадрам.

Выбарчая кампанія выклікала неабавязальную актывнасць сярод моладзі! комсамольскай арганізацыі Беларусі 26.319 чалавек працавала агітатарамі на выбарчых участках, 3.431 чал. — членамі выбарчых камісій. Па трох абласных лавэрарыі працавалі 672 чалавекі. Зараз ЦК ЛКСМБ ставіць сваёй задачай замацаваць гэты актыв і скарыстаць яго для далейшага ўдзельна ўсёй работы ў комсамоле і сярод шырокіх мас працоўных.

Партыйныя арганізацыі Беларусі абавязаны палепшыць парткіраўніцтва і дапамагчы комсамолу выканаць заданыя паставленыя ў пленумам ЦК ВЛКСМ.

І. Е. ДРАЧОУ.

Тым праўдэ гутарка аб міжнародным становішчы. Вялікую цікавасць праўдэ слухачы да становішча ў Іспаніі і Кітаі.

Тав. Варашаў праўдэ некалькі гутарак аб новай пазыцыі. У выніку гэтых гутарак і скарыстаць яго для далейшага ўдзельна ўсёй работы ў комсамоле і сярод шырокіх мас працоўных.

Партыйныя арганізацыі Беларусі абавязаны палепшыць парткіраўніцтва і дапамагчы комсамолу выканаць заданыя паставленыя ў пленумам ЦК ВЛКСМ.

Тав. Варашаў праўдэ некалькі гутарак аб новай пазыцыі. У выніку гэтых гутарак і скарыстаць яго для далейшага ўдзельна ўсёй работы ў комсамоле і сярод шырокіх мас працоўных.

Партыйныя арганізацыі Беларусі абавязаны палепшыць парткіраўніцтва і дапамагчы комсамолу выканаць заданыя паставленыя ў пленумам ЦК ВЛКСМ.

Партыйныя арганізацыі Беларусі абавязаны палепшыць парткіраўніцтва і дапамагчы комсамолу выканаць заданыя паставленыя ў пленумам ЦК ВЛКСМ.

Партыйныя арганізацыі Беларусі абавязаны палепшыць парткіраўніцтва і дапамагчы комсамолу выканаць заданыя паставленыя ў пленумам ЦК ВЛКСМ.

Р. ДОДЗІН.

Толькі-што мы вярнуліся з многатысячнага мітынга працоўных Нава-сібірска. Нае сустраці тут такема-ж цёпла, як і ў Хабароўску, Спасску, Комсамольску. Мы выступілі на мітынгу, расказалі сабраўшымся аб сваім пералёце ад Масквы да берагоў Ціхага акіяна. Удзельнікі мітынга гарача віталі ў нашай асобе савецкую авіяцыю.

З надзвычайным хваляваннем набліжаемся мы да вялікай савецкай сталіцы. Усім нашым таварышам-лётчыкам, усім грамадзянам Савецкага Саюза зраўнама тая радасць, з якой мы вяртаемся ў Маскву, адкуль вылецеці для з лішнім тыдні назад. Мы выкачалі запланаванае заданне. Ці магчыма больша ўзнагарода, чым наведзі ўразаўшымся нам у сэрца радкі:

«Працоўныя Савецкага Саюза гаварацца Вашай перамогай. Абдымаем Вас і паціскаем Вашы рукі».

Вялікі Сталін і яго слаўныя саратнікі вішавалі нас з бліскучым выкананнем урадавага задання. Мы былі бязмерна шчаслівы, атрымаўшы гэту тэлеграму, шчаслівыя мы вяртаемся ў нашу Маскву.

Мы выляцелі адтуль 27 ліпеня — на наступны дзень пасля выбараў у Вярхоўны Совет РСФСР. Ішчы праз дзень, калі Вы чыталі ў газетах першыя паведамленні аб ітогах выбараў, мы ўжо зрабілі пасаду на Далёкім Усходзе. Мы рады вярнуцца ў сталіцу ў знамянальны дні, калі збярэцца першая Сесія Вярхоўнага Совета Расійскай Федэрацыі. Слаўныя кандыдаты сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, лепшыя сыны і дочкі вялікага рускага народа і іншых народаў РСФСР прыбылі сюды вырашаць важнейшыя дзяржаўныя пытанні. Разам з усімі працоўнымі нашай радзімы мы ўпэўнены, што нашы ветабранікі — дзупаты будучы мудра і ветаранілы, боруць прыклад з Леніна і Сталіна, вырашаць усе статыя перад імі заданыя, у тым ліку і тыя заданыя, ад якіх залежыць развіццё нашай слаўнай савецкай авіяцыі.

Мы рады вярнуцца ў сталіцу ў тыя дні, калі ўсе працоўныя нашай радзімы ў адзіным парыве яшчэ раз дэманструюць сваю вялікую агуртанасць, аднадушна падпісваюцца на Пазыку трэцяй пяцігодкі. У гэтым — адзін з залогоў паспяховага выканання плана трэцяй сталінскай пяцігодкі, адзін з залогоў нашых новых перамог. Хто не ведае, што нашы пазыкі ідуць на далейшае пашырэнне сацыялістычнага будаўніцтва, на ўмацаванне абароны СССР? Яны выдаткоўваюцца і на будаўніцтва такіх выдатных самалётаў, як наша «Москва». Самалёты, бабудаваныя на аберажыні працоўных, укладзеныя ў савецкія пазыкі, лятаюць і будуць лятаць хутчэй за ўсіх, далей за ўсіх і вышэй за ўсіх у свеце.

Мы былі на Далёкім Усходзе — у квітнёчым сацыялістычным краі, краі вельмінарых невычарпальных багачыя, вельмінарых магчымасцей, грознай, непрыступнай крэпасці для ворагаў.

Мы былі на Далёкім Усходзе — у квітнёчым сацыялістычным краі, краі вельмінарых невычарпальных багачыя, вельмінарых магчымасцей, грознай, непрыступнай крэпасці для ворагаў.

АНТЫДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАКТЫКА

(Ад гомельскага карэспандэнта «Звязды».)

У зводцы аб работе гомельскай прамысловасці сярод прадпрыемстваў, перавыкаваючых поўдзёвыя вытворчыя планы, лічыцца запалаквы камітэт «Веувій». Па даных кіраўнікоў камітэта, план выканана на 101,4 проц.

Калі-ж деталёва прааналізаваць работу запалаквы фабрыкі, то малюнак стане зусім іншым. З месяца ў месяц план выпуску асноўнага асартыменту прадукцыі — запалак — не выконваецца. За поўгода ведала дзяржаве 21.421 скарынка запалак.

Як-жа атрымацца, што ў зводцы лічыцца перавыкананне поўдзёвага плана? Атрымацца гэта вельмі проста. Кіраўніцкая камітэта сталі на актывізацыю пільх. Бачачы правал выканання плана па асноўнаму асартыменту — запалак, яны пераклалі ўвагу на выпуск дубраграднай, але больш дарагой па дане прадукцыі, — фасавачнай тары. Гэтым былі дэстануты заданыя для іх рэзультаты — выкананне плана ў цэнасным азначэнні. На справе-ж прадпрыемства ў глыбокім прываце. Штодзень ведалаюцца дзяржаве сотні скарынка запалак.

Фабрыка «Веувій» — радзіма станаўцаў руху ў запалакнай прамысловасці. Кілектыў выхваляў такіх выдатных майстроў сацыялістычнай прадукцыйнасці працы, як ордэнаоноса Лідчуўскага, які ўстанавіў асуветны рэкорд прадукцыйнасці працы на запалакных аўтаматах, такіх выдатных станаўцаў, як Тычову, Краснагорскую, Ісачанка і інш. Прадпрыемства мае добрае абсталяванне, забяспечана сяронай.

Чаму-ж яно пільпенца ў хваце ўсёй прамысловасці Гомеля?

Галоўная прычына ў тым, што кіраўніцтва фабрыкі не ўзалося як належаць за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва, за сапраўднае большэ-коммунистай кіраўніцтва станаўцаў у руху.

Ворагі народа — траціцкіска-бухарынскія агенты фальшма, якія сталі на чале Галоўнага кіраўніцтва запалакнай прамысловасці і фабрыкі, свядома скарчалі выпуск запалак — жыццёва неабходнага прадмета ва ўжытку працоўных. З гэтай мэтай было дэманіравана 40 проц абсталявання, а лепшыя кваліфікаваныя рабочыя сіла былі разгублена.

Як ліквідацыю вынікаў гэтага подлага шкодніцтва?

Ужо больш 7 месяцаў як механічная майстэрня рамонтэ выкінутыя

Мы гутарылі з выдатнымі савецкімі лётцамі — рабочымі, калгаснікамі, байцамі. Гэтыя людзі — палкі савецкія патрыёты, гэтыя людзі — аснова непарушнасці свяцічных савецкіх граніц на Далёкім Усходзе. Няхай толькі сувецца ворагі! З дапамогай магучай савецкай тэхнікі ён будзе бліж

БАГАЦЦЕ

Калгасніку-інваліду Васілію Казлоў даручылі нескладаную работу — вартваць маліну. У маліну, што знаходзіцца побач з калгаснамі, калгасна, размяшчалася і калгасная пасека. Гулі тую, мядовы араматы расцвітай маліны, пах мурожанага, як чай, сена, якое жураўліны ўзнімалі над раслуцчымі стэгамі, і асабліва пах дэспяваючых густых і рослых хлябоў наганяло дрымоту.

Але не ў такую пору спаць. Не прычы Васілій, як абібок той, па паныках валацха. Не так даўно ў калгасе ён лічыўся самым працавітым, стараным калгаснікам. Але вась не пашанавала.

Пасля аператыву прышлося згладзіцца на такую работу. Сядзець зараз Васілій і пільна сочыць, каб ніхто без дазволу буйных сакавітых ягад не пчынаў. Аматыраў-жа паласавалі малініка многа. Але не такі Васілій, каб кожнага стрэчнага ў малінік дапуськаць. Нават старшынню калгаса, які, мімаходдам ідучы праз малінік, адчыніў яе дзесятак ягад, ён палярэдзіць:

— Эх, Іван Нікалавіч, сорам сваёй паставы не павяжаць. Рашана ж было пакуль не паспець маліна, нікога не пускаць, нават з вышэйшага начальства. То нашто-ж так рабіць?

І старшынню, засароміўшыся, ён вучыць перад настаўнікам, пачне апраўдваць:

— Не вытрымаў, Васілій Хоцімавіч! Надзвычай маліна ўжо такая буйная і сакавітая. Паглядзіш на яе — і слонкі цяжкі...

Часам Васілій заходзіць у канцылярыю калгаса і, пазіраючы ў акно на малінік, з тым-самым завядзе гутарку.

— Жыта наша бачылі.. Не бачылі.. Ай, ай... какача ён, шкандуць, галавой і даласць:—На гэтай вась ямаі прадзел мой жыў, дзед, бацька і я нямаю год працы, а таго, радкава, як летась быў і асабліва сёлета, усё наша пакалёне не бачыла...

Расказа Васілій Хоцімавіч, як была бодня і сядзілі на гэтых зарэз ураджайных калгасных землях колісь з мякіны на квас перабавіла.

— У лепшыя годы хлеб з майго стала сыходзіў разам са снегам з палю. А былі такія годы, калі адсець азімь—і пуда хлеба на харчаванне не асталося. Адзін выхад быў: тапор у рукі і—на заробокі...

Так жыў не адзін Васілій Казлоў. У пачатку года свай слоў ён кіліа Ілчуга міма канцылярыі Цімошкі-«гаспадар», і пакуль той палыццель да канцылярыі, ён тлумачыць, чаму Цімошкі «гаспадаром» прэзвалі.

— На месцы напачатку калгаса ні адной вёскі не было. Усё на хутары было параскідана. Як толькі арганізавалася калгас, сядзібу рашана было на хутары Цімошкі зрабіць. Але Цімошка прадаўшы жыць аднаасобна. Усім калгасам яго сасатаць у аршэль хадзілі. Але чалавек ніяк не мог аваяжыцца. Не адну вясну ў кірочні пацёр, а ўсё-ж трымаўся «гаспадаром» аж да 1935 года. А цяпер з калгаса сілком не выгналі. Скажы, Цімошка, зьяртаецца Васілій да падшоўшага Цімошкі Пятроўскага, ці рос на тваім хутары каінебудзь такі хлеб, як зараз у калгасе вырае?

— Спрадзеку такога хлеба не было, адказвае той.

— Ты лічыўся сэралчэжком,—прэжтае Васілій.—Меў шэсьць дзесяцін зямлі. І вась скажы па праўдзе, калі ты пачынаў жыць—быў у любя стары хлеб ці не?

— Дзе там быў! Бывала ішчэ зеляватае жэжэ сядзеш дзе-небудзь на

Уагорку, хутэй абмалоніш ды на млын. — А цяпер колкі ў дыбе леташняга хлеба ёсць! Сотні з дзеве пудоў збрэцца?

Цімошка моршчыць лоб і, пасля няломтай паузы, адказвае:

— Дзеве не дзеве, а больш сотні набрэцца...

Сотня, паўтары пудоў хлеба старога ўраджаю ёсць ішчэ амаль у кожнага калгасніка. І гэта перад самым пачаткам уборкі. І гэта галы, калі зямля грэцца,—як трапіна сважаў адзін калгаснік,—ад багатага ўраджаю, які нисе калгаснікам ішчэ больш багатае, ішчэ больш радаснае і заможнае жыцьцё.

Зямля калгасная зьвініць дыша багачем. Шчаслівым і радасным стала жыцьцё на ёй калісь абзаводзеныя людзей. Прайдзіцца па палях калгаса імя Вадальскага, які ў мінулым годзе заваяваў права па ўсёх аэаажавых культурах і ішчэ быць кандыдатам на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, і палюбуецца дэспяваючай абзаводжы. У калгасе пасеяна 86 гектараў жыта і кожнае каліва яго менш двух метраў не вырастае. Тоўстае і доўгае калосе паласавога жыта павольна хвалюцца пад сонцам Наліваецца такая-ж густая і рослая азімая пшаніца. Лён, бульба, авёс, ячмень таксама абзаводжы высокі ўраджай.

— У сярэднім кожны гектар жыта і азімай пшаніцы даць не менш 20 цэнтнераў,—заўважвае старшынню калгаса Іван Нікалавіч Каракін.

Скупы на словы і шчодры на разумныя справы, Іван Нікалавіч дакладна раслівае «біяграфію» кожнага ўчастка пасеву. Ён яскрава ўяўляе сабе прыгожую перспектыву развіцця свайго калгаса і ішчэ больш радаснае і шчаслівае будучае калгаснікаў.

— У мінулым годзе па асноўных прадуктах наш прадзельны вазьмі 6,65 кілограма хлеба, 2 р. 25 кап. гронай і 9 кілограмаў бульбы. Хлеба наш калгаснік мае ўдольста. Але пры ўвадзены ў калгасе севазароту ўсталя пытанне, у якім напрамку павінен расці прадзельны. Мы рашылі ўсямерна развіць жывёлагадоўлю, каб намнога паліць грашовую частку прадзельна. Але гэта не значыць, што ў нас і па хлебу прадзельны не будзе расці...

У цэнтры калгаса на працягу гэтага года вырае прыгожы псебёлак. З хутароў сцягнута больш 20 гаспадарак. У прасторныя і светлыя хаты калгаснікаў праводзіцца электрычнасьць. Перазвёз сваю хату з хутара і Васілій Казлоў. Выдаткі ў Васілія ў гэтым годзе былі вялікія. Больш чым на 1.000 рублёў ён набыў адзекі для сям'і, 36 пудоў хлеба і 400 рублёў адцў псебларам за пубодую хату. У поўным дастатку сям'я з 6 чалавек жыла цэлы год. На кірмашы было прадана многа хлеба. Сята на вясну вышла жывёла — карова, цёлка, авечкі, свінні. І зараз, перад уборкаю такога багатага ўраджаю, ёсць ішчэ сотня гудоў хлеба.

На калгаснай мове гэта проста называецца—багачце, дастатак. І гэтае багачце, пачынаючы з кожнай чырвонай сакавітай ягадкі-маліны, якую так клапатліва, як грамадскую свяшчэнную ўласнасьць, аберагае Васілій Казлоў, — накіліваецца сумленнай і адданай працай калгаснікаў для далейшага росквіту і ўмацавання абароннай матурынасьці свайой любімай сацыялістычнай радзімы.

Н. ВІШНЕУСКІ.

Калгас імя Вадальскага (Пашчэўскі сельсавет, Могілёўскі раён).

УБОРКА ЗАСТАЛА ЗНЯЦКУ

Лічаныя дні астатлія да масавай уборкі хлябоў, а ў Вендэражскай МТС стаяць пад адкрытым небам пяць неадрамантаваных і забітых якорных камбайнаў, 10 малатарнаў і 6 бульбакапалак, не адрамантавана калі палым ільняперабілак.

Ішчэ да гэтай пары УМТС не складзены план уборкі, не арганізавана аўтаперасоўная рамонтная мастэрня. Для камбайнавай уборкі не адведзены ўчасткі.

— План работы за нас складзе райземадзел, — спакойна гаворыць дырэктар МТС тав. Старасотнікаў. — А ма-



Валы ўраджай зернавыя чкае ў гэтым годзе калгас «К» вёсд Советскай ВССР, Вендэражскага раёна. НА ЗДІМКУ (справа налева): бригадэр калгаса тав. Ф. А. Кавалёў, старшынню калгаса Н. К. Падгорны і старшынню сельсавета тав. М. С. Паўлюк, прапарыць высыванне азімага жыта.

САМАСУПАКОЕНАСЦЬ

Доўгі час у менскай канторы Заготзяро арудавалі ворагі народа, якія нямаю тут нашкодзілі. Новае кіраўніцтва канторы не ўзалео па-большэйку за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва. Кіраўнік канторы тав. Гаралі і сакратар парткома тав. Гурко не прынялі мер, каб падрыхтавацца да прыёмкі хлеба новага ўраджаю.

У гэтым годзе чкаецца багата ўраджай. Неўзабаве калгасы прыступяць да ўборкі зернавага, а склады да прыёмкі зерна новага ўраджаю не падрыхтаваны. З 17 складаў падрыхтаваны толькі 5. На механізаваным пункце № 1 налічваецца 10 складаў, з якіх адрамантавана толькі 4.

У час рамонтну складу № 8 і 9 пакладзены дзвойны падлогі, што дае магчымасць разназначна спіраваным шкіднікам. Неадрамантаваны таксама зернавыя завальныя ямы. Гэта перашкодыць своечасова разгружаць зерно з вагонаў.

Канторы адлучыла 108 тыс. руб. для пабудовы новай зернесушыльні, якая павіна быць зладана ў эксплуатацыю 15 жніўня гэтага года. Але будаўніцтва зернесушыльні ішчэ нават не распачата, не адрамантавана і старая зернесушылка.

У канторы Заготзяро пачае самасупакоенасць і дабрадушнасць.

А. АТРАШНОЎ.

НЕАДКЛАДНА ЗАКОНЧЫЦЬ РАМОНТ УБОРАЧНЫХ МАШЫН

РАСОНІ, Большасць калгасаў раёна надзвычай марудна рыхтуюцца да ўборкі багатага ўраджаю. У калгасе Заборскага сельсавета ішчэ да гэтага часу з 6 жанярак 4 не адрамантаваны.

У калгасе «Чырвоны сцяг» (старшынню тав. Харчанка), гэтага-ж сельсавета, стаяць без страх свінны не глядзячы на тое, што ёсць для гэтай мэты дошкі і астатні матэрыялы. У гэтым-жа калгасе не адрамантаваны калёсы і такі. У калгасе «Непераможны» не адрамантавана ішчэ жанярка, да яе няма жанжоў, не закончан рамонт калёс. Наву-

У ПОУНАІ ГАТОВАНАСЦІ СУСТРАКАЕМ УБОРКУ

Калгас «Шупілавец», Камыніцкага сельсавета, Курганскага раёна, дзякуючы добрай арганізацыі працы поўнасьцю закончыў сенаўборку і сенапастаўку, зладзіў дзяржаве 70 цэнтнераў добрайкаснага сена.

Брыгадэры Ражкоў У. і Ражкоў А., калгаснік Канонаў В., Камароў Л. Т. Вяленкі А. штодзённа выконвалі норму выпрацоўкі на 200 і больш проц.

Адначасова калгас па-большэйку рыхтаваўся да ўборкі.

Зара ў поўнай гатованасці стаяць жаняры, малатарні, сушыльні і такі.

В. БЯЛЦІ.

РЫХТАВАЦЦА ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

ХТО АДКАЗВАЕ ЗА РАМОНТ ШКОЛ?

Праз паўтара месяца пачнецца новы вучэбны год. Ішчэ загады школы павіны быць гатовы да прыёму адпачыўшай за лета шчаслівай дзетвары.

Нельга сказаць, каб гэтае пытанне турбавала кіраўнікоў Даманавіцкага раёна. З дванаццаці няпоўна-сярэдных школ раёна буйчача рамонтну патрыбуць васьм. Рамонт ішчэ не пачат.

Дырэктар Лаваніцкай няпоўна-сярэдняй школы тав. Кавалёў ішчэ два месяцы назад атрымаў 6 тыс. рублёў, але работы па рамонтну і дагэтуль не разгарнуў. Не пачалі рамонтаваць школы дырэктары Каванскай няпоўна-сярэдняй школы тав. Палок і Кабыльчанскай няпоўна-сярэдняй школы тав. Голуб.

25 (з 47) пачатковых школ таксама ішчэ не адрамантаваны і рамонт іх праходзіць дрэнна. Загадчыкі пачатковых школ Курынскі — тав. Парочын, Вуглоўскі — тав. Кот і Паросліцкай — тав. Тозік, відаць, парашылі, што з рамонтам спяшацца не трэба.

Або такі факт. Каранеўская пачатковая школа была зусім непрыгодна для заняткаў і яе раскінулі. Зара ўжо вывезен дэсатэрыялы для будавання новай школы. Але будаўніцтва «Артрмывіацкага» а-за адсутнасці тэхнічнага плана і тэхніка. Школа не будзе, і гэта нікога не турбуе.

Ішчэ горш справа з будаўніцтвам новых школ. У Асташкевічым сельсаеве будуюцца сярэдняя школа. Гэтая школа паводле плана павіна была збудавана да будаўніцтва ішчэ ў мінулым годзе, але і зараз ішчэ не зроблены падлога і печы. Фактычна збудавалі толькі зруб і на гэтым спы-

нілі будаўніцтва. Між ішчым, заняты ў старым школьным будынку праводзіць у тры змены. Старшынню гэтага сельсавета тав. Германчук і дырэктар НСШ тав. Роўнаполон свай бестурботнасцю зрываюць пераход нашых школ на аднаменны заняты. Сродкі і будаўнічы матэрыял, адпачыўшыя для будаўніцтва школы, не сарысцоўваюцца.

Недапушчальна надбайнасць працягваюць загадчыкі камгаса тав. Кандзееў і загадчык райана тав. Новікаў да будаўніцтва сталінскай школы ў м. Даманавічах. Ішчэ ў 1936 годзе тут пачалі будаваць каменнае памяшканне для сярэдняй школы. Аднак да тэрміну (1937 г.) былі толькі збудаваны сцены і на гэтым будаўніцтва спынена.

Прадзійум РВК увесь час стаяць у баку ад гэтай работы, ён абмежавалася тым, што 4 сакавіка за абзаведнасць у будаўніцтве сталінскай школы зняў з работы былога дэсатэніка будаўніцтва Казакевіча і прапанаваў загадчыку камгаса тав. Кандзееву ўзяць будаўніцтва пад асабісты кантроль. Апошні-ж да работы нават і не прыступіў. Больш таго, дэсатэнік Цурко, які быў прызначан на будаўніцтва, Кандзеевым быў адклікан і перакінут на ішчэную работу.

У Даманавічым раёне рамонт і будаўніцтва новых школ аэаажджана пад яўнай пагразоў арыў. І гэта не трыгожыць загадчыка райана тав. Новікава і загадчыка камгаса тав. Кандзеева. Тут пакуль-што пануе алімпійскі спакой. Непадпучальную пазіцыю бюракратычнай абывакасці ў гэтым пачынаў занялі РВК і райком партыі.

КАЦМАН.

ЗРЫВАЕЦЦА БУДАЎНІЦТВА ШКОЛЫ

Два годы таму назад у м. Луначарскае, Дрысенскага раёна, распачата будаўніцтва няпоўнай сярэдняй школы на 280 чалавек. Да пачатку новага навучальнага года асталося менш двух месяцаў. Пры існуючых-жа тэмпах і забеспячэнні школы ў тэрмін закончана не будзе. Аб тым, што гэта так, гаворыць факт.

У сучасны момант усё будаўніцтва работы павіны весіцца ўнутры памяшкання. Насцілі падлогі зусім не распачат. Не поўнасьцю выкананы і сталінскія работы. На гэтай рабоце заняты толькі два чалавекі. З патрэбных 30 дзвярэй зроблена толькі 18. Асноўныя рамы зроблены на 75 проц. Заваа на прыгатаванне лучныя для абшукі столы пад штурхатурку мясцовым млын-кам не выконваюцца.

Адсутнасць транспарту на месцы не давала і не дае магчымасці своечасова забеспячыць будаўніцтва неабходным будаўнічым матэрыяламі. З калгасам «Новы ляд», Прудніцкаўскага сельсавета і Луначарскім сельсо было заключаны дагаворы на перавозку чарпіцы і вапны іх аўтамашынамі, але ні калгас, ні сельсо не прыступілі да выканання ўзятых абавязальстваў.

Усё гэта прывяло да таго, што такія матэрыялы, як вапна, лес і ішчэ свое-

часова не былі вывезены і зараз на будаўніцтва іх зусім няма.

Наркамасветы, у прыватнасці, нам, наркома тав. Прыстаўка, абмежавалася не сапраўднай праверкай будаўніцтва, а прысылкай у райана-грозных папярочных чыркуляраў. А тое, што для будаўніцтва патрэбны цыкі, фарба, цемент і ішчэ, як відаць, яму не вядома. Зьяўка-ж на патрэбныя матэрыялы паслана Наркамасветы ліст 11 мая. Зусім аэаамела, што побач з патрабаваннем аэааскорана тэмпаў будаўніцтва тав. Прыстаўка абавязан ведаць, як Упраўленне будаўніцтва школ Наркамасветы забяспячае будуючыя аб'екты.

Райкамком 22 чэрвеня замест прыняцця сапраўдных мер абмежавалася вынісеннем паставы — вылучыць інструктар-металіста райана адказна за будаўніцтва школы да канца іе сканчэння. І гэта ўсё, да чаго магі дадумача кіраўнікі райкамкома.

Мігучыя, аднымі паставонамі школа не будзе пабудавана. Патрэбны не пярэвоны паставоны, а рэальная дапамога. Гэта павіны ўдлічыць кіраўнікі района і прыняць сапраўдныя меры да хутчэйшага заканчэння будаўніцтва.

МАКСІМАЎ.

НЕДАПУШЧАЛЬНА РАЎНАДУШНАСЦЬ (Пісьмо дырэктара школы)

Прыбытоўскай сярэдняй школы, Гомельскага раёна, згодна бюджэта на 1938 год, павіна атрымаць на выдаткі 36 тыс. рублёў. За мінулыя шэсьць месяцаў, не глядзячы на мае настольныя патрабаванні, школа атрымала ўсяго 4 тысячы і на гэтым раўнадушчал фактычна спыніў фінансаванне.

У фінансаванні а сустракаю толькі бюракратычна і насмешліва адносіны.

З-за адсутнасці сродкаў нельга распачаць рамонт школы. Дровамі школа не забяспечана. Многія настольны ішчэ не атрымалі кватэрных, а тэхнічныя работнікі — зарплаты. Няма

сродкаў, каб набыць самыя неабходныя рэчы для новага навучальнага года. Аб такім становішчы нашай школы добра ведае і райана і райком партыі. Між тым, колкі я і не звяртаўся да іх за дапамогай — ніякіх вынікаў не дабіўся.

Сродкі ёсць, але бюракратам з райфіндзела няма справы да таго, ці будзе школа падрыхтавана да навучальнага года, ці не. І горш за ўсё, што на гэта скрозь пальцы глядзяць кіраўнікі з райана.

КАРАБЕЛЬНІКАЎ.

БОЙ ЛЯ ВЁСКІ БОРТНІКІ *)

...Вёскі генерала Дубар-Мусніцкага навадзілі вянучую частку Беларусі. За ледзінерамі вырнуліся ў маёнткі памешчыкі. Ад селян адбіралі зямлі, лясы, маёмасць. Аднаўлялася неабмежаванае саваельства памешчыкаў. Усеюды ўводзілася даўно ліквідаванае прыгоннае права. Селян сілай прымушалі бясплатна і на сваіх харчах апрацоўваць панскую зямлю...

Польскі камэндант загадаў селянам вёсак Малыя і Вялікія Бортнікі ачысціць лес памешчыка ад галля і апалага ліста. Селяне адмовіліся. Назаўтра камэндант і 12 коннікаў домастражына пранесліся па ўсёй вёсцы. Калі хаты Антона Кота ўсё ватага опелыся і ўвалілася ў хату. Пачаўся паром. Усё ў хату было перавярнута, парабіта і паламана. Жонку Антона і дзяцей яго аблі.

Як на гукі трывожнага набата пачаў вяртацца да хаты народ. Праз некалькі хвілін бурлівы натоўп залюшніў вуліцу, двор.

— Што хочанае рабіце, толькі не пахлахайце нашых жонак і дзяцей, — звярнуліся селяне да вышаўшага камэнданта.

— Пся креў, размыліцеся, страляць будуць! пачуўся ў адказ звярны голас камэнданта, і праз момант да салдат: — Да зброі! Агоні!

Адзін за адным раздалася тры залпы на абзаводзенаму натоўпу.

— Вось, ваіна — былі апошнія словы 50-гадовага Івана Шпынка, які ў гэтую-ж хвіліну мёртвым паваліўся на зямлю, схавіўшыся за прастрэленай грудзі.

*) Арыкул напісан на падставе дакументаў і ўспамінаў удзельнікаў барацьбы, зара вядомыя тав. І. А. Хурсан, П. Ф. Хурсан, М. І. Сарока, В. Ф. Шавельна і ішч.

У Хурсана Філіпа выстраліў прама ў грудзі сам камэндант. Да паміраючага бацькі падскочыў яго сын, зараз загадчык коннагадоўчай фермы калгаса тав. Хурсан Ціхан.

— Татачка, — усхліпнуў ён і пагнуўся над паміраючым бацькам.

— Бывай, сынко...—не справіўся дагаварыць Філіп Конаваніч... У гэты момант Ціхан заўважыў наведзенае на яго жаўнерам дула вінтоўкі. Толькі ён спрабіўся адхіліцца ў бок, як куля, ледзь закруціўшы нагу Ціхана, зноў упілася ў паміраючага бацьку.

Зваліўся на месцы мёртвым і Казлоў Кутуш. Селяне кінуліся хто куды. Жаўнеры ганяліся за шаблямі за ўпаканымі селянамі, жанчынамі... Стралялі ў абы заўважанага чалавек.

Селяне даўно чкалі, калі прыздзе час расплаты, рыхтаваліся да помсты за крывавае справы бандытаў.

Многа перапарылі працоўныя за поўгода панаваўшага легіянераў. Амаль кожнаму давалася пабыць у сына суседняга памешчыка Ваньковіча, афіцэра бандыцкага корпуса генерала Дубар-Мусніцкага. Амаль кожны пакітаваў яго вынаходства — бізана з металічнымі кручкіма, які пры ўдары вырываў кавалкі скуры і мяса. Па ўсёй валоцыні гэты Ваньковіч заваяваў славу лютага ката. Лічылі за лепшае памешчы, чым да яго трапіць, а пачнулі да яго ўсё, без разбору.

Выволаіў з царлівацісі і нязносна грабеж. Спачатку забралі лепшых коней, потым усіх наогул, пал чыстую. Забралі ішчэ жывёлу, кармы, прадукты харчавання і хатнія рэчы...

Селяне па аднаму і групамі ўпакану ў лес, збіраліся там, да барацьбы

рыхтаваліся. Толькі зброі амаль не было.

У канцы красавіка 1918 г. 5 селян з вёскі В.Бортнікі на чале з матронам-бандыткам Данілам Буркам падшпілывалі ў лесе палкі абое зброі. Налеялі і захапілі абодзве паловы, а на іх 30 вінтовак і патронаў некалькі тысячы. Зайкілі пасля гэтага партызанамі? Зваліся вёска, а людзей — хопць адбавілі. З усіх вёсак аэааляючых ішчэ, некаторыя з сабою зброю прынеслі...

Назадзілі сувязь з Чырвонай гвардыяй.

Да 29 мая 1918 г. быў ужо даволі моцны партызанскі атрад у лес і некалькі ўзброеных селян у вёсцы. Усё кіпелі неспрылівасьцю помсты да катаў...

Раз'юшаныя каты, заахочываючыся беспакаранасцю, прадаўжалі збіваць селян... Па некалькі чалавек на аднаго абзаводзенага селяніна нападуць і домастражыць сваю «мужнасць» і «геройства».

Цярпенне селян перапоўнілася. У сярэдзіне вёскі бандыты наліцелі на групу абураных селян, узброеных віламі, косамі, граблямі і драбавікамі. У Хурсана Ціхана з'явіўся кіпчок, Хурсан Сямён прыняўшы скрыню бомб, старанна захаваную ішчэ з часоў імперыялістычнай ваіны.

Палкі, адважныя толькі з пакарным абзаводзеным народам, усю сваю прытасць накіравалі толькі на тое, каб... уцячы. Чатыры бандыты было забіта, камэндант ранен, астатнія ўпакані.

Селяне ўсёй вёскай рынуліся на мейтанг. Там ашчыўся штаб адной з часцей корпуса Дубар-Мусніцкага, там былі іх коні, жывёла, адарынае лабарэ. З лесу падыйлі партызаны. Палі-мешчыкі і белапалкі пусціліся наўцёкі.

У вёску селяне вырнуліся ўдольста ўзброеныя вінтоўкамі, наганамі, патронамі, кіпчакі. Палогі селяне з суседніх вёсак — Малыя Бортнікі, Бірчы, Кухніны, Уногаў, Бароцкай Слабокі, Паўлавіч. Даніла Бурак расставіў дзворы, пасля пасьмелыага да чырвонагвардыёўшай і рыхтаваўся да барацьбы.

Хутка з суседняй валоцы — Міхалёва — прыхаў на расправу з партызанамі эскадрон польскіх уланаў. Спешыўшыся, яны пачалі наступальны ўлоўж шасе. Партызаны, залёгшы ў канавах паабалал дарогі, чкалі набліжэння нявысшых гасцей.

Дружны залп 70 партызанаў унёс поўную разгубленасць у рады белапалікаў. Уланы пусціліся наўцёкі. Толькі трэцяя частка іх дабегла да копей і выратавалася. Астатнія больш падаўлялі селян не хадзілі.

Праз 15 мінут партызаны ўжо сустракалі такім-жа парадкам другі польскі эскадрон, які наляцеў на іх з процілеглага боку. І гэтых—больш паловы навад не ўцякло.

Сярод партызан аказалася толькі адзін раённы—іх адважны камандэр Даніла Бурак. Пераважыўшы на хату пагу, ён і не думаў схадзіць з валагта пагу.

Разведка, пасланая партызанамі ва ўсё бакі, прынесла трывожныя весткі. З Вабурыска па шасе рухаўся атрад белапольскіх акупантаў з бронеаўтамабілямі, артылерыяй, кулямётамі. Хутка стала вядома, што такі-ж атрад ішчэ з процілеглага боку—з Рагачова. На станцыю Цялуца ў 8 кілометрах ад вёскі В.Бортнікі прыбылі таксама 2 эшалоны да зубоў узброеных белапалікаў. Пачалося наступленне на вёску...

Усё насельніцтва двух вёсак — старыкі, жанчыны, дзеці—былі адпраўлены ў лес. У вёсках асталося толькі атрад узброеных партызан у 70 чалавек.

— Будзем абараняць родную вёску

да перамогі — у адзін голас заявілі партызаны на сваім сходзе.

Перадшыка ў 4—5 гадзінь былі скаржыстана для расстаноўкі сіл, інструктаў і наладжання ўмацаванняў.

У поўнач застракаталі кулямёты з захаду. Кулі вяснелі над галавамі, дзінькалі ад каменні шасе. З абочын дружна адказалі з вінтовак партызаны. Праз некалькі хвілін загаманілі кулямёты з усхода. Амаль адначасова прыбылі дзве вялікія воецкія часты.

Партызаны, рабіўшыся на дзве групы, аказалі супраціўленне адным і другім. Часты белапалікаў збіліся паміж сабой да аднаго кілометра. Між імі дружна дзейчала жменька герояў, адважных сьноў беларускага народа—бортніцкія партызаны...

Бой прадаўжаўся ўжо больш двух гадзін. Вогненнае каліво ўсё больш і больш сілкалася. З абодвух бакоў разгарэўся ураганны кулямётны і вінтовачны агонь. Стралы партызан губіліся ў гэтай няжыцкай каналеда.

Даніла Бурак загадаў бліжэй падпаўці да абодвух з наступаючых часцей. Пачынала вільнець, але густы туман зноў схавалі усё, як пад коўдрай. Бой усё ішоў з нарастаючай сілай.

Партызаны, лежачы ў абочынах дарогі, былі зусім недасягалымы агню праціўніка і ў той-жа час былі вельмі зручна збіваць белапалікаў, размешчаныя ў асноўным на шашы.

Партызанам паражала акружанне, у 6—7 гадзін ранішы партызаны на аднаму паціку пачалі выходзіць з абочынаў дарогі і пад пакаровам туману прабірацца лугам і зарасламі ў лес.

Туман пачаў пакрыку рассявацца. Бой усё ўмацаўся. Белапалкі ішчэ больш збіліся. З крыкамі яны рынуліся ў атаку...

Толькі тут белапольскія «спалкаводцы» вразумелі, што яны амаль усю ноч біліся паміж сабою...

Партызанамі к гэтаму часу ні аднаго на месцы бою не аказалася. Усе яны,

звёўшы паміж сабою белапольскія часты, нанёсшы ім вялікія страты, палкам адступілі ў суседні лес.

Герайчана барацьба бортніцкіх партызан, якія на працягу сутак утрымлівалі свае вёскі ад у стору разоў пераважваючай сілы праціўніка, з'яўляюцца адным з найбольш яркіх эпизодаў барацьбы беларускага народа за сваю незалежнасьць...

...Як шалёныя зьяры накінуліся белапольскія бандыты на апусцелую вёску: за дзесятымі кулямётаў залілі яны свінцом селянскую хібарку. У некалькіх месцах уцянуўся пажар. Легіянеры бегалі ад хаты да хаты і палпальвалі іх... У Вялікіх Бортніках з 180 двароў не асталося ні аднаго. Цялкам агарэлі і Малыя Бортнікі.

У Малых Бортніках у хатах захапілі некалькі старыкоў і жанчы. Усё шчэ таясь на іх спягнаты. Доўга здэкаваліся, збівалі, потым напалову жываць, напалову мёртвых паўкавалі ў агонь. Зыньковіч Аўксенцій, Шывавару Лук'ян, Зуб Карп, Афанасій і Якаў Цяд і 17-гадова Шпеліяўчы Сямён—загінулі ў помяні.

З двух вёсак — разам калі 350 двароў — асталося і печ, якая была на каменным падмурку. Усё астатняе было ператворана ў попельшча.

Некалькі гідныў паліваў белапольскія бандыты за бортніцкіх. Многіх звалілі Доўга к

ЖЫЦЦЕ Чырвонай Арміі

Нарады выдатнікаў баявой вучобы

Днямі закончылася парада выдатнікаў баявой вучобы часцей коніцы Беларускай ваеннай акругі. Дэлегатамі гэтай нарады, скліканай Ваенным саветам БВА, былі выбраныя агульным сходам часцей выдатнікаў баявой вучобы. Права быць выдатнікам нарады прысваілася байцам і камандзірам, якія дабіліся выдатных паказанняў па ўсіх рэалізаваных праграмах баявой і палітычнай вучобы. Тут былі майстры вышметкага выстралу — снайперы, адважныя конікі-майстры адзіночнай рубкі і меткія кулямётчыкі. Сарод выдатнікаў нарады былі Журумінаў — выдатны стралок з вінтоўкі і ручнога кулямёта, нам. палітруа Самалюк, курсанты Шарокаў і Філаеў, малодшы камандзір Басаеў, Гаўрыш і інш.

З дэкларацыяй аб задачах баявой і палітычнай вучобы на нарадзе выступілі — намеснік камандуючага войскамі БВА камдаў Жукаў і прадстаўнік Палітупраўлення БВА батальёны камісар Максімоў. У спрэчках з канкрэтнымі дэкларацыямі і расказаў аб сваім вопыце работы выступіла звыш 50 выдатнікаў нарады.

Адначасова ў БВА праведзены нарады выдатнікаў стралковых, чыкаўных і авіяцыйных часцей. На нарадзе выдатнікаў авіяцыі з дэкларацыяй аб задачах баявой і палітычнай вучобы выступіў камандуючы паветранымі сіламі БВА, дэпутат Вархоўнага Савета СССР камдаў Гусеў.

На нарадзе выдатнікаў-танкістаў прысутнічалі прадстаўленні талістаў БВА, дэпутаты Вархоўнага Савета СССР — Герой Савецкага Саюза камдаў Пятроў, лётчыя орданасец-лейтэнант Навіцкі, дэпутат Вархоўнага Савета БССР — лейтэнант-орданасец Лісвенка.

СПАБОРНІЦТВА КАНІКАЎ

У часці, якой камандзе камбры Камкоў, дзямі закончыліся коні-спартыўныя спаборніцтвы. Выдатны рэзультат у двухдзённай працы на 150 кілометраў паказаў лейтэнант-комсамолец тав. Засялка. Ён прайшоў дыстанцыю за 11 гадзін 10 мінут (бярэгава часу). Тав. Засялка і яго конь «Люкс» прыбылі да фініша ў выдатным стане.

РЭКАНСТРУКЦЫЯ ШЫБСКАГА ГОЛКАВАГА ЗАВОДА

Пачата рэканструкцыі шывёскага голкавага завода. Будучыя новыя вытворчыя корпусы ўстанавіцца абсталяваныя для большай механізацыі вытворчасці і палепшання якасці прадукцыі. Замест існуючай нафтавай печы, абсталявацца электрычная печ для калкі іглаў.

Новы пудынак завода ўступіць у эксплуатацыю ў гэтым жа годзе. На работы па рэканструкцыі адлучана каля 2 мільянаў рублёў.

За прайшоўшае поўгоддзе іголкава завод выпусціў розных шывячых і ручных іголак 145 млн. штук, патэфонных іголак — 233 млн. штук і 7400 тыс. рыбных кручкі, асвоеных упершыню.

ПРЫЁМ АСПІРАНТАЎ У ВЫШЫЙШЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ УСТАНОВЫ БССР

У гэтым вучэбным годзе ў Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэце, Менскі педагагічны інстытут імя Горкага, Магілёўскі і Гомельскі педагагічныя інстытуты будзе прынята 60 аспірантаў па беларускай і рускай літаратуры, гісторыі, палітэканаміі і лінгвістыцы.

Упершыню ў гэтым годзе адравацца аспіранты пры Магілёўскім і Гомельскім педагагічных інстытутах па рускай літаратуры і мове.



Да гадзінны адрывцы канала Масква-Волга. На здымку: на веранде Хімічнага рацона вакала ў Маскве.

ВЕЛІЧНАЯ ПАБУДОВА СТАЛІНСКАЙ ЭПОХІ

Сёння спайняецца гадзінна эксплаатацыі канала Масква-Волга. Канал Масква-Волга займае адно з важнейшых месцаў у генеральным плане перабудовы сталіны СССР.

Няма больш старой, бязводнай Масквы. Канал дае вялікую сталіну гораду неабходную колькасць вады. Ён ператварае Маскву ў порт пінш марэй, узбагачае яе новымі, выдатнымі месцамі адпачынку.

Пабудаваны ў рэкордны тэрмін тэрмін канал 15 ліпеня 1937 года ўступіў у нармальную эксплуатацыю.

За год работы канал даў Маскве 1.200.000.000 кубічных метраў волжскай вады. Масква-рака стала паўнаводнай ракой, па якой свабодна праходзяць магучыя волжскія сплаваходы.

Канал стаў улюбёным месцам адпачынку. Мільёны людзей любяць гата выдатны пабудовы сталінскай эпохі, цудоўным узорам савецкай архітэктуры.

За год па каналу праяхала звыш 1.200.000 чалавек. Перавезена каля 900 тыс. тон грузаў. Праз сплавоз 12.000 раз прайшлі пароходы і пелаходы.

Ідэя таварыша Сталіна аб комплекснай энергетычнай і гідратэхнічнай пабудове з'явілася свай ярка адлюстраванне ў рабоце гідратэхнічнай і насосных станцыяў. Яны дзейнічаюць безадмаўна. Кожная насосная станцыя перакачвае 100 кубічных метраў вады ў секунду. 700 мільянаў вбдэр вады ў суткі! Гідратэхнічны канал даў сталіну ва прайшоўшым год 140 мільянаў кіловат-гадзін электраэнергіі.

Рукамі будаўніцтва створана новае мора — Маскоўскае. Яно пітае валою канал круглы год. Каналу не страшна засуха, ён не баіцца капрнаў прыроды і клімата. Маскоўскае мора заўсёды забяспечвае яго вадою.

Канцавоца мантажом і ў гэтым годзе ўступіць у строй цэнтральныя механічны дыспетчарскі пункт канала. Гэта — новае дасягненне савецкай тэхнікі, дакучы якому будзе значна спрыяць кіраванне ўсімі складанымі апрагатамі. Дзякуючы дыспетчар ажо спецыяльным прыборам кіраваць усімі важнейшымі энергетычнымі пабудовамі і быцьчы работу гэтых пабудов на ўсёй трасе.

Грандыёзнасць канала цяжка вызначыць звычайнымі лічбамі. Дастаткова сказаць, што канал па колькасці ўкладзенага бетона роўны тром Дняпрабудам, па аб'ёму земляных работ — некалькім Беларубудам. Канал мае 11 шлюзаў, 11 пламіа (з іх 3 жалезабетонныя), 8 гідрэлектрастанцыяў, 7 чыгуначных і 12 шасейных мастоў, 5 насосных станцыяў — усяго 240 пераплаваўных пабудов, у тым ліку вакалы, прыстані, загарадкальныя вароты, паромныя пераправы, воласпусці, воласкіды і т. д.

У велькіх канала адлюстравана сіла, магучасць найма вялікай радзімы, магучасць савецкага народа, згуртаванага вакол партыі Леніна-Сталіна.

СПАБОРНІЦТВА НА ЛЕПШУЮ СУСТРЭЧУ ДНЯ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

Велізарным палітычным і вытворчым уздмам адзначыў чыгуначнік Менскага вузла падрывоўка і дзень выбару ў Вархоўны Совет БССР. Замцаювачы гэтыя пасты, рабочыя Менскага паравозага дэпа а такім-жа ўдзельным рыхтоўчы сустраць адкрыві першай сесі Вархоўнага Савета свай орданасец рэспублікі, а таксама і ўсеагульным дзень чыгуначнікаў.

Зараз у ліпо арганізацыя грамадскі агляд паравоза. Агляд будзе праводзіцца з 15 ліпеня 5 брыгадным лепшых станцаўцаў-крывавоўцаў і камандзіраў дэпа. Сарод паравонных брыгад раагортнацца сацыялістычнае спаборніцтва на лепшы выкананне загада наркома тав. Л. М. Кагановіча па падрывоўцы паравозаў да зым.

Машыністы-комсамольцы тт. Панковіч і Вялёў свай паравоз утрымалі звыш 6.000 кілаграмаў паліва.

Н. СТРЭЛЬЧАНКА.

СПЛАШЧЫКІ НА АДПАЧЫНКУ

На лепшых курортах Саюза, у санаторыях, дамах адпачынку, на экскурсіях па прыгожых месцах савецкай краіны праводзяць у гэтым годзе свай воплук рабочыя лесаплаву БССР. На прыкладах свайго жыцця яны адчуваюць рэальнасць сталінскага закона аб праве на адпачынак. Лесаруб тав. Каршэль (Расонь) адпачываў у Кіславоўцы, рабочы транспарта тав. Казаковіч (Гарадок) — у Сочы, каналь тав. Пеленюк (Баўрыск) — у Баржома і т. д. 275 рабочыя лесаплава ўжо адпачывалі на лепшых курортах Савецкага Саюза і іпаа 125 чалавек атрымалі курортныя пудыкі на розныя тэрміны гэтай года. Апрача таго, 145 чалавек атрымалі пудыкі ў санаторы Сасноўка і 891 — у рэспубліканскі і саюзны дамы адпачынку.

КРЭПЕЖНЫ ЛЕС—ШАХТАМ ДАБАСА

БССР адна з буднішых пастаўчыч крэпёжнага лесу для вугальных шахт Дабаса. Беларускае аддзяленне «Шахта-лес» Сплавучага Наркмаўпрама СССР сімбас крэпёжным лесам троець Макеўскае, Дзяржнінскае, Орданікскі дэбуваць і інш. За першае поўгоддзе шахтам Дабаса з БССР адгружана 53.892 кубаметры руднічнага лесу, — 124 проц. плана і 600 вагонаў крэпёжнага абапала — 119 проц. плана.

НОВЫЯ САРТЫ ВІН


За 6 месяцаў гэтай года плодывіныя заводы БССР выпусцілі розных віна і плодывіных сокаў на 8.474.000 рублёў — на 1.115.000 рублёў звыш плана.

У другім поўгоддзі 1938 г. значна павялічыцца выпуск плодывінай прадукцыі. К канцу года заводы выпусцяць 1.700.000 літраў розных віна і 3.200.000 літраў розных сокаў, 1.000.000 літраў прахладжальных напіткаў — на суму звыш 5 мільянаў рублёў.

Прадпрыемства будучы выпусцяць 21 сорт віна. Сарод іх — 9 новых ліквірных віна.



У дзеньчы прафілактычныя саватары Орданібаўскага раёна Ленінградскай вобласці адпачываюць (справа адлева): Ілья Аляксееў (алева), Мірош Аргас (у цэнтры) і Оаыло Фернандэс на пляжы.



Да гадзінны адрывцы канала Масква-Волга. На здымку: від на канал з Хімічнага рацона вакала.

ЮНЫЯ СПАРТСМЕНЫ СПАБОРНІЧАЮЦЬ

У Менску закончылася ўсебеларускія спаборніцтвы вучыняў па плаванню і лёгкай атлетыцы, у якіх прымалі ўдзел 120 чалавек. Юныя спартсмены ўстанавілі 9 новых ўсеагульных і 19 ўсебеларускіх рэкордаў па плаванню.

18-гадовы Каладзязьнін — сын капітана-ўстанавіў 6 ўсеагульных рэкордаў па плаванню для свайго ўзросту.

За два літ спаборніцтваў устаноўлена таксама 10 ўсебеларускіх рэкордаў па лёгкай атлетыцы.

12 ліпеня на менскім стадыёне «Дынама» імя Кірава на фізкультурным свяце 18 лепшых гімнастаў горада паказалі цікавыя гімнастычныя практыкаванні.

ДЭННІК

Сход партыйна-саветацкага і комсамольскага актыва Кагановіцкага раёна, прысвечаны выбаўу ў Вархоўны Совет БССР, адбудзецца 15 ліпеня г. г., у 7 гадзін вечара, у Летнім театры паркі імя А. М. Горкага. На актыў запрашаюцца старшыні, намеснікі, сакратары і члены акруговых і ўчастковых выбарчых камісій, давераныя асобы, агітатары, сакратары парткомаў і партгоргі партыйных партарганізацыяў.

Сход партыйна-саветацкага і комсамольскага актыва Варашылаўскага раёна, прысвечаны выбаўу ў Вархоўны Совет БССР, адбудзецца 15 ліпеня г. г., у 7 гадзін вечара, у Летнім театры паркі імя А. М. Горкага. На актыў запрашаюцца старшыні, намеснікі, сакратары і члены акруговых і ўчастковых выбарчых камісій, давераныя асобы, агітатары, сакратары парткомаў і партгоргі партыйных партарганізацыяў.

У газеце «Звязда» за 5 ліпеня 1937 г. у артыкуле «Сталінінскі парак» побач з іншымі абнававаўчы і тав Аўрукін у тым, што ён нібы адлаўся пасобнікам ворагаў народа і ўдзельнічаў у незаконным пазлеце дзяржаўных грошаў, атрымаўшы 1.200 руб.

Дадатковым расследаваннем факты абнававаўчы тав Аўрукіна не пацвердзілі. Гэтым рэдакцыя выпраўляе дапушчальную памылку.

Г. ТАРАН.

Нам. аднаго рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

Дзяржаўны камітэт Беларускага аддзялення «Саворгучот» абвясчае НАБОР курсантаў на 3-месячныя курсы.

Кіноадр «Чырвоная зорка» МЯДВЕДЗЬ.

Кіноадр «Інтэрнацыянал» ГЛЫБОКІ РАД.

Кіно «Сяргас» СЛАВА СВЕТА.

Кіноадр «Навын дна» 1) Журн. «Савецкія народы» № 31. 2) Журн. «Савецкія мастацтва» № 4. 3) Народная паэзія.

Дзіцячы кіноадр ВОЛГА, ВОЛГА...

Кіно «Парыжская Комуня» (у цэнтры парку культуры і адпачынку) МАЛЕНЬКАЯ МАМА.

Крыжарскаму дашкольна-педагагічнаму вучылішчы ПАРТРАБУЕЦЦА на 1938-39 вучэбны год.

ВЫКЛАДЧЫК МУЗЫКІ І СІМВАР. Направа 27 гадзін у спецыяльнае пако паказанні гадзінны. Зварота па адрасу: г. Крыжы, дапаможныя паказанні.

Друкарні газет «Звязда» патрэбны шоферы, РАБОТНЫКІ ПАДРАБІВАВАЎ АХВОНА ПРЫВАЛІШЧЫНЫ.

Менскі рабфак пры інстытуце народнай гаспадаркі абвясчае ПРЫЁМ на 1938-39 вучэбны год.

Магілёўскі педагагічны рабфак абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў на 1938-39 вучэбны год.

Барысавскі тэхнікум механічнага апрацоўкі дрэва абвясчае ПРЫЁМ на I курс 1938/39 вучэбнага года.

Гомельскі індустрыяльны тэхнікум будаўнічых матэрыялаў абвясчае НАБОР студэнтаў на I курс у колькасці 90 чалавек.

Гомельскі фінансава-эканамічны тэхнікум абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў на I курс.

Чэрыкаўскі веттэхнікум абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў на I КУРС 1938/39 вучэбнага года.

Гомельскі тэхнікум рыхтоўчы кваліфікаваных ветфельчароў.

Гомельскі тэхнікум рыхтоўчы кіравальных работнікаў фінансава-апрацоўчых, інжынераў, падашчы дзяржаўна-бухгалтарскага.

Гомельскі тэхнікум рыхтоўчы кіравальных работнікаў фінансава-эканамічных тэхнікум.

Чэрыкаўскі веттэхнікум абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў на I курс 1938/39 вучэбнага года.